

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 9 (6891) | 11 студзеня 1941 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

Аб заключэнні дагавора паміж СССР і Германіяй аб савецка-германскай граніцы ад ракі Ігорка да Балтыйскага мора.

Дагавор паміж Саюзам ССР і Германіяй аб савецка-германскай граніцы ад ракі Ігорка да Балтыйскага мора.

Каміюне аб заключэнні савецка-германскіх пагадненняў аб урэгуліраванні ўзаемных маемасных прэтэнзій на Літве, Латвіі і Эстоніі і аб перасяленні.

Каміюне аб заключэнні савецка-германскіх пагадненняў аб урэгуліраванні ўзаемных маемасных прэтэнзій на Літве, Латвіі і Эстоніі і аб перасяленні.

Сустрэнем XVIII канферэнцыю ВКП(б) новымі вытворчымі перамогамі.

Пленум Мінскага гаркома КП(б)Б.

На сесіі Акадэміі навук БССР.

Пастанова Галоўнага камітэта Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаіі аб прыбудоўні ўзнагарод уальнікам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаіі 1940 г.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:

Т. Хадкевіч — Валькі камуністы і школа.

І. Нісілі — Глыбей займацца пятапцімі жыццёва-галоўні.

АРТЫКУЛЫ:

Г. Гурфундэль, А. Тавачынаў — Марксісцка-ленінская асвета настаўніцтва.

Міх. Ларчанна — Франтыск Скарына.

С. Малева — За далейшы ўздым абаронна-культурнай работы.

ЗА РУБІЖОМ:

Англа-германская вайна. Германскія павеладжэнні.

Антэйскія павеладжэнні.

Ваенныя дзеянні ў Албаніі.

Італьянская зводка.

Ваенныя дзеянні ў Італіі.

Стаханавскай працай будзем мацаваць магутнасць нашай радзімы

Наша краіна ўступіла ў новы гаспадарчы год — чаргавы год траінай сталіскай праці. Работы клас, каласнае сялянства і інтэлігенцыя Савецкай Беларусі разам з усім савецкім народам, кіруючыся благародным патрыятычным імкненнем, уступілі ў новы год пад лозунгам: дацім сваёй айчыне ліцце больш станкоў, машын, вырабаў лёгкай прамысловасці, лесу, торфу, прадуктаў сельскай гаспадаркі.

З заводаў, фабрык, калгасаў, з лясных дзялянак ідуць расцясныя весткі аб вытворчых поспехах стаханавцаў і ўдзельнікаў.

Калектывы віцебскага станкабудавніцкага завода ім. Мірава пачаў новы год новымі вытворчымі дасягненнямі. На гэтым заводе раней адставаўшы лінейны пях дасягнуў асабіста выпуску з'яўляўся да новага станка тыпу «390». Фарміруемы дэка тт. Палачока і Радажыцкі, фармуеры карпусы і розныя дэталі да гэтага станка, што з'яўляецца выкананнем сваёй нормы на 250 — 300 процантаў. Выдатна працуюць стаханавцы механічнага цэха. Шафараўшчык т. Гітлін замест 8 шпіндэляў апрацоўвае 19 т. Грыгор'еў на працэсе свіравання сталі станка «3630» выконвае норму на 300 проц.

Бліскучыя ўзоры работы паказваюць стаханавцы чухомца-трамкаяжнай фабрыкі ім. Клары Няткін (Віцебск) тт. Райман і Вараб'ева. Працуючы на 5 камянах, яны з'яўляюцца невыпаўняючы працы на 40 — 41 дзедзятку пар паскоў пры норме ў 29 дзедзяткаў. Стаханавская брыгада капельназараднага цэха гомельскага сунарамонтнага завода т. Атафона выконвае сваю норму на 716 проц.

Брыгады дэсарубаў тт. Гопаца, Мішчэвіча выконваюць сваю норму на 250 — 300 проц., брыгады Параўлянскага леспрамгата тт. Вайстраўскага, Рончыўскага даюць за дзень на 14—18 норм. Перадвышваючы нормы брыгады Віцебскага дзгучнага вузла, Брэст-Літоўскай, Беларускай, Заходняй і Беларускай чыгунак выцягваюць пазвыш пажык вагі на скарасному графіку.

У азіным творчым парыве работнікі, служачыя, інжынеры-тэхнікі работнікі змагаюцца за далейшы ўздым сацыялістычнай прамысловасці і транспарта.

Завода камаліраў вытворчасці, усіх партыйных і савецкіх арганізацый з'яўляюцца ў тым, каб запачаць гэты творчы ўздым мас, усмерна развіваць яго, дабіваючы бесперабойнай работы кожнага прамысловца.

На агульную мінуту недзялаў ідуць на дасягнуты, на першых поспехах. Паспехі, які вучыць нас таварыш Сталін, маюць свой пэныб бок. «Ваша небяспека, што саб'юць з нашых таварышчаў, ад'янешы ад поспехаў, з'явіцца ўчачы і пачне ўбавольваць сабе хваласцімы пэны, накітаваў тэго, што «нам пачеў мора на каденя», што «можам хопць каго шапкамі закіцьці» і т. п. Гэта ўсё не выключана, таварышы. Няма зусім небяспечнай, як палобныя настроі, бо яны разаб'юць партыю і дэмабілізуюць яе ралі».

Нерад намі ў 1941 годзе стаць зацата — прадаваць лепш чым у мінулым годзе. Гэтага патрабуюць за нас інтарэсы нашай радзімы. Інтарэсы далейшага ўмацавання дэ гаспадарчай і абароннай магутнасці. Гэтаму павінна быць падпаракавана ўся наша работа, усе нашы мыслі, усе імкненні.

Наша прамысловасць працуе ў новых умовах. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня 1940 года сяралі ўмацаванне тэмпаў вытворчасці і паліпшэнню якасці пра-

Пленум Мінскага гаркома КП(б)Б

Учора пачаў работу пленум Мінскага гаркома КП(б)Б. У параду дна пленума стаць дна пятаіі: аб выкананні Мінскім гаркомом ЛКСМБ рашэнняў XI пленума ЦК ВЛКСМ і аб рабоце школ гор. Мінска і камуністычным выхаванні дзгцей.

Даклад на першае пятаііе зрабіў сакратар Мінскага гаркома ЛКСМБ тав. Дубнар. Ён расказаў аб першых выніках перабудовы работы гарадской арганізацыі ЛКСМБ у адпаведнасці з рашэннямі XI пленума ЦК ВЛКСМ.

Першае, які прайшоў з часу XI пленума ЦК ВЛКСМ характарысты для камсамольскай арганізацыі горада тым, што ў актывную саюзную работу ўцягнуты шырокія сла малалых камсамольцаў. У створанні пры гаркомі і райкомах ЛКСМБ пастаянна з'яўляюцца камісіі працуюць дзгцяты годныя людзкі.

Адначасова рост палітычнай і вытворчай актывнасці камсамольцаў, дзгцяты актывнасці на педолах у рабоце камсамольскіх арганізацый горада. Яны з'яўляюцца перш за ўсё ў маршаванні, з лод камплектавалі камісіі, у выдзел камесуральна палітоку да падбору камісій, у слабай рабоце гаркома і райкомаў камесаў з нэавым актывам.

У ліквідацыі гэтых неахопаў і завяршэнні перабудовы вяліку дапамогу аказваюць і партыяны акапцы партыйны арганізацый горада.

Выступілішы ў спрэчках таварышы, гаворачы аб беспрэжых поспехах камсамольскіх арганізацый горада і крытыкуючы педолах у рабоце, падкрэслівалі неабходнасць далейшага ўмацавання партыйнага кіраўніцтва камесамом.

У апошні час наш райком партыі, — сказаў сакратар Кагановіцкага РК

дупкі. Няўхільнае выкананне Указаў — аснову нашых далейшых поспехаў.

Праба ўсмерна ўмацоўваць працоўную і тэхналагічную дысцыпліну, працягваючы высяняныя клопаты аб арганізацыі работнага месца, свочасова спабяжць пехі сыравінай, матэрыялам і інструментамі. Пры гэтым неабходна штодзённа мабілізаваць масы на беражлівыя адносіны да парогнага лабра: на захоўванне эканоміі ў расходуванні электраэнергіі, сыравіны, выдуўленні і скарыстанне ўсіх унутраных рэзерваў.

Вядомы стымулам павышэння прадукцыйнасці праці з'яўляецца перадача ўсім работным стаханавцкім метаду работы. Праба арганізаваць гэтую справу такім чынам, каб дасягненні тэго ці іншага стаханавца сталі дабываць усю калектыва. Праба лепш арганізаваць вытворчы інструментаў работнік, дабіваючы, каб кожны з іх выконваў і перавыконваў нормы выпрацоўкі.

1941 год павінен з'явіцца годам развіцця ўдзялення культуры на нашых прадыпрыемствах. Яна павінна заключацца ў першую чаргу ў барацьбе супроць недысцыплінаванасці, расхлябанасці, аб арганізацыі, за ўмяне павіць фактар часу, за правільнае захаванне тэхналагічнага працэса.

У нас ёсць іпчэ прадпрыемствы, якія павінны адносіцца да гэтых фактараў павіліны прадукцыйнасці праці. Узяць хопць-бэ пеканую і заліваючы прамысловасць. Яны усё іпчэ адстаюць ад іпных пяхі народнай гаспадаркі. Бескультурнае, грубае парушэнне тэхналагічнай і працоўнай дысцыпліны — вось прычыны адставання.

1941 год для гэтых галін прамысловасці павінен стаць пераломным годам. Яны павінны выйсці ў рады перадавых. Дна гэтага неабходна, каб партыйныя і неапартыяны большыкі пеканой і заліваючы прамысловасці навялі ўзоры парадка на прадпрыемствах.

Валізарнае значэнне ў справе бгырага развіцця прамысловасці республікі мае народная іпцыятыва — вынаходніцтва і родная іпцыятыва. Праба ўважліва прыслухоўвацца да прапановы стаханавцаў, іпжынераў, тэхнікаў, усяляя заахочваючы іх, дамагаючы наватара, смела ажыццяўляць рашыянаўзатарскія прапановы.

Новы год павінен стаць годам тэхнічнага прагрэса ўсёй народнай гаспадаркі. Вядзіла і пачотная зацата нашых вучоных, спецыялістаў, кіраўнікоў навукова-дзгцельных інстытутаў, заводскіх лабараторыяў. У сааружнасць са стаханавцамі яны павінны заліваючы заводам і фабрыкам у справе ўнярэння тэхналогіі вытворчасці і ліквідацыі брака; з максімальнай эфектыўнасцю працаваць над вынаходным новых іспыткі скравіны і ўдзярэннем яе ў вытворчасць.

Усяляк дамагаючыся развіцця стаханавскага руху на нашых сацыялістычных прадпрыемствах, камаліраў вытворчасці, партыйныя, профсаюзныя, камсамольскія арганізацыі павінны забяспечыць з першага ж месца новага года выкананне і перавыкананне вытворчых плахаў.

15 лістапада адкрылася XVIII Усесаюзна партыйная канферэнцыя. Яна ўказала новыя плахы далейшага ўздыму сацыялістычнай прамысловасці і транспарта. Беларускае парод, які і народы ўсёго Савецкага Саюза, рыхтуюцца дасцяпаць сустрэць гэтыя адрэскі канферэнцыі. Усё ярыя і ярыя разгараецца палыма сацыялістычнага сабарніцтва на дзгцяроўнае выкананне і перавыкананне плахаў. Будзем жа прамаваць не пакладаючы рук, не шпандуючы сваё сіл у славу радзімы, у славу партыі Леніна — Сталіна!

Сакратар партбюро завода «Большевик» тав. Айзэнберг падверга крытыцы работу Сталінскага райкома ЛКСМБ. Фармалы на райком умяцкаваў усе камісіі, але прыпуглава да работы ў іх не больш 30—40 актывістаў. Камісіі мала займаюцца вытворчымі камсамольскімі арганізацыямі. Прадстаўнікі гаркома і райкома ЛКСМБ прыходзяць на завод у большасці толькі за весткамі, а не для таго, каб канкрэтна дамагаць камсамольскай арганізацыі.

Рабоце камесама транспарта прысвяціў сваё выступленне памочнік начальніка палітдзела 5-га аддзялення Заходняй чыгуны на камесомо тав. Манчаноўскі.

У спрэчках ярыта тэго выступілі тт. Пікітаў (адваенкамат), Нармон (Мінскі абком ЛКСМБ), Мухля (Вараньшэўскі РК ЛКСМБ) і іпж.

Сейна пленум прадаўжае сваю работу.

Аб заключэнні дагавора паміж СССР і Германіяй аб савецка-германскай граніцы ад ракі Ігорка да Балтыйскага мора

10 студзеня 1941 года ў Маскве адбылося падпісанне дагавора паміж СССР і Германіяй аб савецка-германскай граніцы ад ракі Ігорка да Балтыйскага мора. Гэтым дагаворам устаноўлена, што дзяржаўная граніца паміж Саюзам ССР і Германіяй па ўказаным вышэй участку праходзіць па лініі былой фактычнай дзяржаўнай граніцы паміж Літвой і Польшчай і далей па лініі былой літоўска-германскай граніцы, устаноўленай пагадненнямі паміж Германіяй і Літвой ад 29 студзеня 1928 года і 22 сакавіка 1939 года.

Нижэй друкуецца тэкст дагавора:

ДАГАВОР паміж Саюзам ССР і Германіяй аб савецка-германскай граніцы ад ракі Ігорка да Балтыйскага мора

Урад Саюза ССР, у асобе Старшыні Савета Народных Камісарыяў СССР В. М. Молатава, з аднаго боку, і Урад Германіі, у асобе германскага пасла ў Маскве графа фон дэр Шуленбург, з другога боку, заключылі гэты дагавор аб дзяржаўнай граніцы СССР і Германіі на участку ад ракі Ігорка да Балтыйскага мора, у сувязі з аб'яўленнем 3 жніўня 1940 года прылічэннем Літоўскай ССР у застаў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

АРТЫКУЛ 1.

Дзяржаўная граніца Саюза ССР і Германіі па ўказаным вышэй участку праходзіць ад пункта з пагранічным знакам № 11 на ракі Ігорка, устаноўленай пры ўзаамярэнні дзяржаўнай граніцы Саюза ССР і дзяржаўнай граніцы Літвы ў 1940 годзе, прыблізна ў паўночна-заходнім напрамку да ўбярэжжя Балтыйскага мора. Гэтая граніца праходзіць:

а) на участку ад пункта № 11 на ракі Ігорка да стыла раёншых граніц Германіі, Літвы і Польшчы, па лініі былой фактычнай дзяржаўнай граніцы паміж Літвой і Польшчай, апісанай у рашэнні канферэнцыі паслоў ад 15 сакавіка 1928 года;

б) на участку ад указанага ў п. «а» стыла дзяржаўных граніц да граніцы былой Мемельскай абласці — па лініі дзяржаўнага пасла, 10 студзеня 1941 г.

Па ўпаўнаважанню Урада Саюза ССР В. Молатау.

пай граніцы паміж Літвой і Германіяй, апісанай у дагаворы паміж Літоўскай рэспублікай і Германіяй ад 29 студзеня 1928 года;

в) на участку ад пункта галоўнага пункта граніцы былой Мемельскай абласці да Балтыйскага мора — па былой дзяржаўнай граніцы паміж Літвой і Германіяй, устаноўленай артыкулам 1-м дагавора паміж Літвой і Германіяй ад 22 сакавіка 1939 года.

АРТЫКУЛ 2.

Да пагранічна-прававых адносін на ўказанай у артыкуле 1-м граніцы адносіцца прымяненне паставоны савецка-германскага пагранічнага дагавора ад 31 жніўня 1940 года.

АРТЫКУЛ 3.

Аб'едзе дагаварыцельнасці сторуаў згаданыя паставы аб правым рэжыме пагранічных вод разлічэнь у паратку наступных перагавораў.

АРТЫКУЛ 4.

Гэты дагавор падлягае ратыфікацыі. Абмен ратыфікацыйнымі граматамі адбудзецца ў Берліне ў маічым кароткі тэрмін.

Дагавор уступае ў сілу з моманту яго падпісання.

Складзены ў двух арыгіналах, з іх кожны на рускай і нямецкай мовах, прычым абодва тэксты маюць аднолькавую сілу.

Масква, 10 студзеня 1941 г.

Па ўпаўнаважанню Урада Германіі Урад Ф. Шуленбург.

КАМЮНІКЕ аб заключэнні савецка-германскіх пагадненняў аб урэгуліраванні ўзаемных маемасных прэтэнзій на Літве, Латвіі і Эстоніі і аб перасяленні

Пагадненне аб перасяленні на Латвіі і Эстоніі падпісалі — Старшыня савецкай урадавай дэлегацыі В. В. Бачнароў і Старшыня германскай урадавай дэлегацыі Ф. Бенцлер.

Пагадненне аб перасяленні на Літве падпісалі — Старшыня савецкай урадавай дэлегацыі Н. Г. Падзюкоў і Старшыня германскай урадавай дэлегацыі Г. В. Нельдэне.

Адначасова з гэтым у г. Маскве адбылося падпісанне пагаднення паміж СССР і Германіяй аб урэгуліраванні ўзаемных маемасных прэтэнзій, звязаных з гэтым перасяленнем.

Пагадненне падпісана: на ўпаўнаважанне Урада Саюза ССР — Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісарыяў А. Я. Вышыньскім і на ўпаўнаважанне Германскага Урада — пасланцям міністэрства замежных спраў д-рам К. Шнурэ.

КАМЮНІКЕ аб заключэнні гаспадарчага пагаднення паміж СССР і Германіяй

10 студзеня 1941 г. падпісаннем расцяснага гаспадарчага пагаднення ажыццяўляюць савецка-германскія гаспадарчыя перагаворы, якія адбыліся ў Маскве з каміа кастрычніка мінулага года. З савецкага боку пагадненне падпісала Народны Камісарыят Інтэрыяра Галоўнага СССР тав. А. І. Мікаман, з германскага боку — пасланцям міністэрства замежных спраў д-рам К. Шнурэ.

Новае пагадненне грунтуецца на савецка-германскім гаспадарчым пагадненні ад 11 лістапада 1940 года і прадаўжае сабой далейшы этап ажыццяўлення гаспадарчых праграмаў, намечанай аб'юдума ўрадамі ў 1939 годзе. Пагадненне рэгулюе тавараабарот паміж СССР і Германіяй

ліцель патадоўе авечак, арганізуе 2 птушкафермы, створыць сажакавую гаспадарку на плончы 6—7 гектараў.

Грашовыя ладцы калгаса павінны ўрастаць больш чым у 4 разы.

На гэтым жа паліцэіні галоўны зоаахім упраўлення жыгдэлагаўлі Наркамзема БССР т. Глушоўскі выступіў з дакладам аб становішчы і павышэнні прадукцыйнасці жыгдэлагаўлі. Акадэмік ордэна-носец С. Н. Вышалецкі зрабіў навуковае павеладжэнне аб метадах барацьбы з самай распаўсюджанай харабай жыгдэлы — брадучэзам. З навуковым павеладжэннем таксама выступіў прафесар Онегаў, навуковы работнік Штэйгберг. Далічкіч, старшы аграном Валовічкі МТС Чырвонаслабоцкага раёна Максімовіч і іпжыя.

На вачэрнім пасяджэнні сесіі ў паратку абмеркавання дакладаў прадаўжаліся выступленні навуковых работнікаў, аграпонаў, зоаахімнікаў.

У канцы пасяджэння з вялікай ярыай прамавай выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Кузалец, які паставіў перад сельскагаспадарчымі навуковымі ўстановамі, зямельнымі орданамі, вучонымі, аграпонамі і зоаахімнікамі рал неадкладных практычных зацата на далейшай расквітку сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Сейна будучь працаваць камісіі сесіі.

Сустрэнем XVIII канферэнцыю ВКП(б) новымі вытворчымі перамогамі!

У ЧЭСЦ XVIII ПАРТКАНФЕРЭНЦЫІ

БАРАНАВІЧЫ, 8 студзеня. (Нар. «Звезд»). З кожным іпчы у абласці шырыня сацыялістычнае сабарніцтва па дацотную сустрэту XVIII Усесаюзнай партыйнай канферэнцыі. У гэты дні сарод работных, сялян і працоўнай інтэлігенцыі назіраецца вялікі вытворчы ўздым.

На Валожыцкім раённым прамысловым камбінаце 58 чалавек у чась канферэнцыі ідуць штодзённа па 2 нормы. Сярод іх асабліва вызначыцца каваль каабскага цэха, выработы 15 нормаў мінулага года дзгцяроўна раёнага савета, тав. Хам Рапапорт. Ён сістэматычна выконвае свае вытворчыя заданні на 220—250 процантаў.

Выдатныя ўзоры работы паказваюць работнікі Шчучынскага фабрычнага заводу. Зямны майстар клеенатая пяха тав. Зяночка вышуквае па 3.200 кв. метраў фанеры, што складае каля 200 проц. выканання плахы.

У паравозным дзгце Баранавічы ў чась XVIII канферэнцыі ВКП(б) з'яўляецца чыгуны вытворчым падарункам. Першым у гэтую чыгуны запясе машыніст-стаханавец тав. Савінік. У канцы снежня мінулага года ў першых лічбах студзеня ён у пяхіх зымовых умовах паспяхова прабэў на вяліку адлегласць некалькі паздоўў пяхі вагі і зканоміў многа паліва.

На старонках кніг таксама красуецца камесомольска-маладзёжная брыгада дзгце на чае з брыгазірам тав. Скопа. Якая штодзённа выконвае вытворчыя нормы і ў падарунак XVIII партыйнай канферэнцыі паставіла па пад'ёмным рамонце азіп паравоз зыпн плахы.

Масавы вытворчы ўздым назіраецца на лясных участках. Іванчэкі дэсарубы і возчыкі энергічна сабарнічваюць з валожыцкімі дэсарубамі і возчыкамі. Яны іпжынуца да 15 лотага падоўска выкапаць стухельскія і лотаўскія плахы дэсазагатавак. Брыгада дэсарубаў Баранавіцкага леспрамгата тав. Родзь у апошнім квартале мінулага года загатавала 2.623 кубаметры драўніны, што складае 255 проц. квартальнага плахы. Кожны дэсаруб зарабіў у снежні 1.200 рублёў. Брыгада абавязалася ў азнамаленне XVIII партыйнай канферэнцыі ў студзені дзгцяроўна выканань плахы дэсазагатавак першага квартала бягучага года.

Спаборніцтва работных шклявадоў Рыгі і Касцюкоўні

ГОМЕЛЬ, 9 студзеня. (Нар. «Звезд»). Калектыву рыжскага шклявадоў «Эмолі» прыслаў на імя калектыва Касцюковіцкага шклявадоў імені Сталіна пісьмо з прапановай уключыцца ў сацыялістычнае сабарніцтва імені XVIII партыйнай канферэнцыі і разгарнуць спаборніцтва аб'юдвух прадпрыемстваў. Рыжскія работнікі прапаноўваюць да 10 лотага выкапаць наўтарамесяцкую праграму першага квартала і даць працуючы высокай якасці. Прапанава калектыва «Эмолі» абмяркуювала-

ся на сходах змен і гарача падтрымана ўсім калектывам шклявадоў імені Сталіна.

Калектыву шклявадоў замяццэцца за прыянаства ў спаборніцтве. Змята тав. Гапаваў з шчифавальнага пяха штодзённае заданне выконвае на 120—140 проц. Перавыконвае вытворчыя заданні і змяна «В» каввернага цэха. Малалы рэзультат т. Балотскі сваю норму выконвае на 125 проц., комкор рэзнага цэха т. Цярошкава дае 150 проц. заданна.

У першых лічбах студзеня ён у пяхіх зымовых умовах паспяхова прабэў на вяліку адлегласць некалькі паздоўў пяхі вагі і зканоміў многа паліва.

На старонках кніг таксама красуецца камесомольска-маладзёжная брыгада дзгце на чае з брыгазірам тав. Скопа. Якая штодзённа выконвае вытворчыя нормы і ў падарунак XVIII партыйнай канферэнцыі паставіла па пад'ёмным рамонце азіп паравоз зыпн плахы.

Масавы вытворчы ўздым назіраецца на лясных участках. Іванчэкі дэсарубы і возчыкі энергічна сабарнічваюць з валожыцкімі дэсарубамі і возчыкамі. Яны іпжынуца да 15 лотага падоўска выкапаць стухельскія і лотаўскія плахы дэсазагатавак. Брыгада дэсарубаў Баранавіцкага леспрамгата тав. Родзь у апошнім квартале мінулага года загатавала 2.623 кубаметры драўніны, што складае 255 проц. квартальнага плахы. Кожны дэсаруб зарабіў у снежні 1.200 рублёў. Брыгада абав

ПАСТАНОВА ГАЛОЎНАГА КАМІТЭТА ЎСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАЎКІ АБ ПРЫСУДЖЭННІ ЎЗНАГАРОД УДЗЕЛЬНІКАМ УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАЎКІ 1940 ГОДА

За лепшыя ўзоры ў рабоце і перавыкананне паказальнікаў, устаноўленых для ўдзельнікаў Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, прысудзіць раёнам, калгасам, саўгасам, машына-трактарным станцыям, навуковым установам, калгасным жывёлагадоўчым фермам дыпламы першай і другой ступені і ўзнагародзіць: старшын калгасу, дырэктараў МТС і саўгасу, спецыялістаў, перадавікоў і арганізатараў сельскай гаспадаркі, паказальных лепшых ўзораў работы, медальмі УСВ.

ПА МІНСКАЙ ОБЛАСЦІ

Дыплом першай ступені, прэмію дзесяць тысяч рублёў і аўтамашыну

1. Саўгасу ім. Комінтэрна, Мінскага раёна, атрымаўшаму ў сярэднім за 1937—1939 гг. ураджай зерных 12,71 пнт. з гектара, удой малака 2.250 літраў на фуражную карову мясновай жывёлы.
2. Калгасу ім. АДПУ, Прыгараднага сельсавета, Мінскага раёна, які атрымаў у сярэднім за 1937—1939 гг. ураджай з гектара: бульбы 176,93 пнт., агуркоў 276,97 пнт., кармевых корнеплодаў 353,72 пнт., зерных 12,61 пнт.; удой малака 1.623 літры на фуражную карову; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года; раён узнатароджанаму дыпламам II ступені.

мінімуму на канец 1940 года, раён узнатароджанаму дыпламам II ступені.

Дыплом другой ступені, прэмію пяць тысяч рублёў і матацыкл

1. Беларускай дзяржаўнай селекцыйнай станцыі, Рудзінскага раёна, якая вывела два перспектыўныя сорты азімай пшаніцы Л-1866 і Б-21 з мясновай пшаніцы «Лялюйскі», новы сорт яравой пшаніцы «Беларуская», два новыя сорты бульбы — селен 5780 і 1391; сорты трыбуны: безакалінага ММ 1 і 14, малядакалінага ММ 8 і 15; новыя сорты фасолі — паловай культуры: Беларуска 288 і Беларуска 175; Станішын вывучаны і шырока папулярызаваны для выкарыстання ў вытворчасці штатны сіяроўні: прымяненне мінеральных угнаенняў, віцы парапу над азімай (жыта і пшаніца).
2. Калгасу «Адраджэнне», Прыгараднага сельсавета, Мінскага раёна, які атрымаў у сярэднім за 1937—1939 гг. ураджай зерных 12 пнт. з гектара.
3. Калгасу ім. Нахіліна, Прускага сельсавета, Кошэльскага раёна, які атрымаў у сярэднім за 1937—1939 гг. ураджай зерных 11,9 пнт. з гектара.
4. Калгасу «Номунар», Казловіцкага сельсавета, Слуцкага раёна, які атрымаў у сярэднім за 1937—1939 гг. ураджай з гектара: зерных 13,6 пнт., малацоўраў 200,7 пнт., сенакосшыны 43,6 пнт.

выхату 146,6 ятныя на 100 матак і пакрытых ярак метысаў паромы пшаніцы; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года; раён узнатароджанаму дыпламам II ступені.

Вялікай залатою медаллю

1. Ганчаровіча Філіпа Пятровіча, старшыню калгаса «Чырвоны Міхейкі», Слуцкага раёна.
2. Сцяпанаву Сцяпана Іванавіча, брыгадзіра калгаса «Чырвоны Міхейкі», Слуцкага раёна.

дзіра саўгаса «Чырвоны Міхейкі», Мінскага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая зерных культур 17,44 пнт. з гектара.

Малой залатою медаллю

1. Бічына Нікалая Фёдаравіча, трактарыста Уздзенскай МТС, які выпрадаваў у сярэднім за 1938—1939 гг. на трактары «ЧТЗ» 829 гектараў.
2. Нарбановіча Фраўца Феліцыянавіча, старшыню калгаса ім. АДПУ, Мінскага раёна.

Мухіна Нікалая Дамітравіча, намесніка дырэктара Беларускай дзяржаўнай селекцыйнай станцыі.

Вялікай сярэбранай медаллю

1. Баранюшкіну Вітаўту Паўлаўну, трактарыста-камабайнера Кучынскай МТС, Слуцкага раёна, якая выпрадавала ў сярэднім за 1938—39 гг. на трактары «ХТЗ» 381 гектара і ўборала на камбайне «Комунар» за 9 календарных дзён 205 гектараў.
2. Браняўца Пятра Пятровіча, галоўнага агранома павялічна «Беларускай ССР» на УСВ.
3. Голякава Ефіма Пракоф'евіча, старшага навуковага супрацоўніка Усесаюзнага навукова-даследчага інстытута батанічнай гаспадаркі.
4. Даніна Васілія Спёвавіча, старшыню калгаса «Комунар», Казловіцкага сельсавета, Слуцкага раёна.
5. Драню Філіору Ігнацьеўну, звыняўца калгаса «Чырвоны вартунык», Кры-

дзіра саўгаса «Чырвоны Міхейкі», Мінскага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая зерных культур 17,44 пнт. з гектара.

Малой сярэбранай медаллю

1. Ануловіча Аляксандра Рамазанавіча, звыняўца калгаса «Чырвоны Міхейкі», Слуцкага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая з гектара: зерных 13,26 пнт., льносемя 4,11 пнт., бульбы 159,39 пнт., кармевых буркоў 367,42 пнт., сенакосшыны 48,3 пнт., 130 ятныя в аўбуны на 100 матак і пакрытых ярак метысаў паромы пшаніцы; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года; раён узнатароджанаму дыпламам II ступені.
2. Баранюшкіна Іосіфа Фёдаравіча, участковага зоотэхніка Слуцкага дзяржаўна-даследчага звыняўца.
3. Баранюшкіна Аркадія Паўлавіча, брыгадзіра калгаса «1 мая», Мінскага раёна, які дабіўся за 1938—39 гг. ураджая хмелю з гектара: поўнапаннай пчолю: двугалоўга хмелю 10 пнт., хмелюшка 3—4 год 14,14 пнт.
4. Бчы Тапіну Івануўну, дзярку саўгаса «Рачкавічы», Чырвонаслабодскага раёна, якая дабілася ў сярэднім за 1938—1939 гг. удой малака 3.064 літры на фуражную карову метысаў острэйскай пэры.
5. Бохан Тапіну Нікалаўну, свідарку саўгаса імені Дзержынскага, Копыльскага раёна, якая вывела ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджай зерных 11,08 пнт. з гектара; удой малака 1.547 літраў на фуражную карову і 14,4 парасяці на свінаматку; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года.
6. Ваініна Нікалая Бузычы, старшага коннага калгаса «Права», Рудзінскага раёна, які вывела ў 1938 г. 14 жарабят ад 14 конематак, а ў 1939 г. 17 жарабят ад 17 конематак.
7. Ваінічы Маліну Фрыдэрыку, палатніцу калгаса ім. Дзержынскага Лагойскага раёна, якая дабілася ў сярэднім за 1938—1939 гг. сярэднесутачнай прыбыўкі ў ваге цялят мясновай жывёлы да 6-месячнага ўзросту 800 гр. на галаву, пры поўным захаванні маладняка.
8. Валодына Нікавара Астасавіча, тэхніка па птушчына абмяшчэнню буйгай рагатай жывёлы ў калгасе «Вольшэвік», Мінскага раёна.
9. Варобі Пятра Купрыянавіча, загалтыка птушкарства таварнай фермы калгаса «Новы шлях», Люблінскага раёна.
10. Гіль Івана Кляментевіча, старшага зоотэхніка саўгаса «Стар-Барысаў», Барысаўскага раёна.
11. Дзюнічыча Нікіфара Сільвестравіча, брыгадзіра калгаса «Чырвоны нагрэнічы», Заслаўскага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая з гектара: ячменю 20 пнт., льносемя 5,15 пнт.
12. Дарашэвіча, Палікара Банстанцінавіча, тэхніка кіраўніка зематрада Мінскага райземдзела.
13. Захаравіча Карнея Нікалавіча, брыгадзіра-савадара калгаса «Комунар», Слуцкага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. на маладую непладоўсячую салу захаванасі на 100 працэнтаў зростаў пры нармальным прыросе.
14. Зяліна Івана Калістратвіча — коннага калгаса «Чырвоны Кастрычнік», Пашчаныцкага раёна, які вывела ў 1938 г. 12 жарабят ад 12 конематак, у 1939 г. 15 жарабят ад 15 конематак.
15. Кашына Івана Валодзіра Васільевіча, старшага землепараўтачскага райземдзела, Пашчаныцкага раёна.
16. Касарава Паўла Аляксандравіча, загалтыка Пухавіцкага сортаўчастка, Пухавіцкага раёна.
17. Капалініна Ерамея Лукьянавіча, брыгадзіра калгаса «Іскра сацыялізма», Чырвонаслабодскага раёна, які дабіўся ў

Малой сярэбранай медаллю

1. Ануловіча Аляксандра Рамазанавіча, звыняўца калгаса «Чырвоны Міхейкі», Слуцкага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая з гектара: зерных 13,26 пнт., льносемя 4,11 пнт., бульбы 159,39 пнт., кармевых буркоў 367,42 пнт., сенакосшыны 48,3 пнт., 130 ятныя в аўбуны на 100 матак і пакрытых ярак метысаў паромы пшаніцы; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года; раён узнатароджанаму дыпламам II ступені.
2. Баранюшкіна Іосіфа Фёдаравіча, участковага зоотэхніка Слуцкага дзяржаўна-даследчага звыняўца.
3. Баранюшкіна Аркадія Паўлавіча, брыгадзіра калгаса «1 мая», Мінскага раёна, які дабіўся за 1938—39 гг. ураджая хмелю з гектара: поўнапаннай пчолю: двугалоўга хмелю 10 пнт., хмелюшка 3—4 год 14,14 пнт.
4. Бчы Тапіну Івануўну, дзярку саўгаса «Рачкавічы», Чырвонаслабодскага раёна, якая дабілася ў сярэднім за 1938—1939 гг. удой малака 3.064 літры на фуражную карову метысаў острэйскай пэры.
5. Бохан Тапіну Нікалаўну, свідарку саўгаса імені Дзержынскага, Копыльскага раёна, якая вывела ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджай зерных 11,08 пнт. з гектара; удой малака 1.547 літраў на фуражную карову і 14,4 парасяці на свінаматку; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года.
6. Ваініна Нікалая Бузычы, старшага коннага калгаса «Права», Рудзінскага раёна, які вывела ў 1938 г. 14 жарабят ад 14 конематак, а ў 1939 г. 17 жарабят ад 17 конематак.
7. Ваінічы Маліну Фрыдэрыку, палатніцу калгаса ім. Дзержынскага Лагойскага раёна, якая дабілася ў сярэднім за 1938—1939 гг. сярэднесутачнай прыбыўкі ў ваге цялят мясновай жывёлы да 6-месячнага ўзросту 800 гр. на галаву, пры поўным захаванні маладняка.
8. Валодына Нікавара Астасавіча, тэхніка па птушчына абмяшчэнню буйгай рагатай жывёлы ў калгасе «Вольшэвік», Мінскага раёна.
9. Варобі Пятра Купрыянавіча, загалтыка птушкарства таварнай фермы калгаса «Новы шлях», Люблінскага раёна.
10. Гіль Івана Кляментевіча, старшага зоотэхніка саўгаса «Стар-Барысаў», Барысаўскага раёна.
11. Дзюнічыча Нікіфара Сільвестравіча, брыгадзіра калгаса «Чырвоны нагрэнічы», Заслаўскага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая з гектара: ячменю 20 пнт., льносемя 5,15 пнт.
12. Дарашэвіча, Палікара Банстанцінавіча, тэхніка кіраўніка зематрада Мінскага райземдзела.
13. Захаравіча Карнея Нікалавіча, брыгадзіра-савадара калгаса «Комунар», Слуцкага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. на маладую непладоўсячую салу захаванасі на 100 працэнтаў зростаў пры нармальным прыросе.
14. Зяліна Івана Калістратвіча — коннага калгаса «Чырвоны Кастрычнік», Пашчаныцкага раёна, які вывела ў 1938 г. 12 жарабят ад 12 конематак, у 1939 г. 15 жарабят ад 15 конематак.
15. Кашына Івана Валодзіра Васільевіча, старшага землепараўтачскага райземдзела, Пашчаныцкага раёна.
16. Касарава Паўла Аляксандравіча, загалтыка Пухавіцкага сортаўчастка, Пухавіцкага раёна.
17. Капалініна Ерамея Лукьянавіча, брыгадзіра калгаса «Іскра сацыялізма», Чырвонаслабодскага раёна, які дабіўся ў

Малой сярэбранай медаллю

1. Ануловіча Аляксандра Рамазанавіча, звыняўца калгаса «Чырвоны Міхейкі», Слуцкага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая з гектара: зерных 13,26 пнт., льносемя 4,11 пнт., бульбы 159,39 пнт., кармевых буркоў 367,42 пнт., сенакосшыны 48,3 пнт., 130 ятныя в аўбуны на 100 матак і пакрытых ярак метысаў паромы пшаніцы; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года; раён узнатароджанаму дыпламам II ступені.
2. Баранюшкіна Іосіфа Фёдаравіча, участковага зоотэхніка Слуцкага дзяржаўна-даследчага звыняўца.
3. Баранюшкіна Аркадія Паўлавіча, брыгадзіра калгаса «1 мая», Мінскага раёна, які дабіўся за 1938—39 гг. ураджая хмелю з гектара: поўнапаннай пчолю: двугалоўга хмелю 10 пнт., хмелюшка 3—4 год 14,14 пнт.
4. Бчы Тапіну Івануўну, дзярку саўгаса «Рачкавічы», Чырвонаслабодскага раёна, якая дабілася ў сярэднім за 1938—1939 гг. удой малака 3.064 літры на фуражную карову метысаў острэйскай пэры.
5. Бохан Тапіну Нікалаўну, свідарку саўгаса імені Дзержынскага, Копыльскага раёна, якая вывела ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджай зерных 11,08 пнт. з гектара; удой малака 1.547 літраў на фуражную карову і 14,4 парасяці на свінаматку; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года.
6. Ваініна Нікалая Бузычы, старшага коннага калгаса «Права», Рудзінскага раёна, які вывела ў 1938 г. 14 жарабят ад 14 конематак, а ў 1939 г. 17 жарабят ад 17 конематак.
7. Ваінічы Маліну Фрыдэрыку, палатніцу калгаса ім. Дзержынскага Лагойскага раёна, якая дабілася ў сярэднім за 1938—1939 гг. сярэднесутачнай прыбыўкі ў ваге цялят мясновай жывёлы да 6-месячнага ўзросту 800 гр. на галаву, пры поўным захаванні маладняка.
8. Валодына Нікавара Астасавіча, тэхніка па птушчына абмяшчэнню буйгай рагатай жывёлы ў калгасе «Вольшэвік», Мінскага раёна.
9. Варобі Пятра Купрыянавіча, загалтыка птушкарства таварнай фермы калгаса «Новы шлях», Люблінскага раёна.
10. Гіль Івана Кляментевіча, старшага зоотэхніка саўгаса «Стар-Барысаў», Барысаўскага раёна.
11. Дзюнічыча Нікіфара Сільвестравіча, брыгадзіра калгаса «Чырвоны нагрэнічы», Заслаўскага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая з гектара: ячменю 20 пнт., льносемя 5,15 пнт.
12. Дарашэвіча, Палікара Банстанцінавіча, тэхніка кіраўніка зематрада Мінскага райземдзела.
13. Захаравіча Карнея Нікалавіча, брыгадзіра-савадара калгаса «Комунар», Слуцкага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. на маладую непладоўсячую салу захаванасі на 100 працэнтаў зростаў пры нармальным прыросе.
14. Зяліна Івана Калістратвіча — коннага калгаса «Чырвоны Кастрычнік», Пашчаныцкага раёна, які вывела ў 1938 г. 12 жарабят ад 12 конематак, у 1939 г. 15 жарабят ад 15 конематак.
15. Кашына Івана Валодзіра Васільевіча, старшага землепараўтачскага райземдзела, Пашчаныцкага раёна.
16. Касарава Паўла Аляксандравіча, загалтыка Пухавіцкага сортаўчастка, Пухавіцкага раёна.
17. Капалініна Ерамея Лукьянавіча, брыгадзіра калгаса «Іскра сацыялізма», Чырвонаслабодскага раёна, які дабіўся ў

Малой сярэбранай медаллю

1. Ануловіча Аляксандра Рамазанавіча, звыняўца калгаса «Чырвоны Міхейкі», Слуцкага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая з гектара: зерных 13,26 пнт., льносемя 4,11 пнт., бульбы 159,39 пнт., кармевых буркоў 367,42 пнт., сенакосшыны 48,3 пнт., 130 ятныя в аўбуны на 100 матак і пакрытых ярак метысаў паромы пшаніцы; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года; раён узнатароджанаму дыпламам II ступені.
2. Баранюшкіна Іосіфа Фёдаравіча, участковага зоотэхніка Слуцкага дзяржаўна-даследчага звыняўца.
3. Баранюшкіна Аркадія Паўлавіча, брыгадзіра калгаса «1 мая», Мінскага раёна, які дабіўся за 1938—39 гг. ураджая хмелю з гектара: поўнапаннай пчолю: двугалоўга хмелю 10 пнт., хмелюшка 3—4 год 14,14 пнт.
4. Бчы Тапіну Івануўну, дзярку саўгаса «Рачкавічы», Чырвонаслабодскага раёна, якая дабілася ў сярэднім за 1938—1939 гг. удой малака 3.064 літры на фуражную карову метысаў острэйскай пэры.
5. Бохан Тапіну Нікалаўну, свідарку саўгаса імені Дзержынскага, Копыльскага раёна, якая вывела ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджай зерных 11,08 пнт. з гектара; удой малака 1.547 літраў на фуражную карову і 14,4 парасяці на свінаматку; і ўкамплектаваў у 1 студзеня 1940 года тры жывёлагадоўчыя таварныя фермы: малочную, аўпагалоўчую і свінагадоўчую з матэрыяльным мінімумам на канец 1940 года.
6. Ваініна Нікалая Бузычы, старшага коннага калгаса «Права», Рудзінскага раёна, які вывела ў 1938 г. 14 жарабят ад 14 конематак, а ў 1939 г. 17 жарабят ад 17 конематак.
7. Ваінічы Маліну Фрыдэрыку, палатніцу калгаса ім. Дзержынскага Лагойскага раёна, якая дабілася ў сярэднім за 1938—1939 гг. сярэднесутачнай прыбыўкі ў ваге цялят мясновай жывёлы да 6-месячнага ўзросту 800 гр. на галаву, пры поўным захаванні маладняка.
8. Валодына Нікавара Астасавіча, тэхніка па птушчына абмяшчэнню буйгай рагатай жывёлы ў калгасе «Вольшэвік», Мінскага раёна.
9. Варобі Пятра Купрыянавіча, загалтыка птушкарства таварнай фермы калгаса «Новы шлях», Люблінскага раёна.
10. Гіль Івана Кляментевіча, старшага зоотэхніка саўгаса «Стар-Барысаў», Барысаўскага раёна.
11. Дзюнічыча Нікіфара Сільвестравіча, брыгадзіра калгаса «Чырвоны нагрэнічы», Заслаўскага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. ураджая з гектара: ячменю 20 пнт., льносемя 5,15 пнт.
12. Дарашэвіча, Палікара Банстанцінавіча, тэхніка кіраўніка зематрада Мінскага райземдзела.
13. Захаравіча Карнея Нікалавіча, брыгадзіра-савадара калгаса «Комунар», Слуцкага раёна, які дабіўся ў сярэднім за 1938—1939 гг. на маладую непладоўсячую салу захаванасі на 100 працэнтаў зростаў пры нармальным прыросе.
14. Зяліна Івана Калістратвіча — коннага калгаса «Чырвоны Кастрычнік», Пашчаныцкага раёна, які вывела ў 1938 г. 12 жарабят ад 12 конематак, у 1939 г. 15 жарабят ад 15 конематак.
15. Кашына Івана Валодзіра Васільевіча, старшага землепараўтачскага райземдзела, Пашчаныцкага раёна.
16. Касарава Паўла Аляксандравіча, загалтыка Пухавіцкага сортаўчастка, Пухавіцкага раёна.
17. Капалініна Ерамея Лукьянавіча, брыгадзіра калгаса «Іскра сацыялізма», Чырвонаслабодскага раёна, які дабіўся ў

Марксісцка-ленінская асвета настаўніцтва

Першае паўгоддзе 1940/41 вучэбнага года школы горада Мінска закончылі са значнымі поспехамі. У многіх школах пачыналася паспяхова і ідэяльна вучэбна-навуковая выхавальная работа. Гэтым поспехам заслугі ў выніку правільнай арганізацыі педагогічнага працэса, сур'ёзнай і ўпорнай работы настаўнікаў.

Асноўная маса настаўніцтва — сапраўдныя майстры сваёй справы, выкладаючы свой прадмет у змястоўнай і цікавай форме. Значна вырас іх ідэя-тэарэтычны ўзровень настаўніцтва.

Неабходна падкрэсліць, што там, дзе настаўнік не абмяжоўваўся зямлі толькі свайго прадмета, але і сур'ёзна працуе над выхаваннем пачынаючы і дзяцей, і аднавіў працяглы курс марксісцка-ленінскай асветы.

Большасць настаўнікаў горада з усёй сур'ёзнасцю вучаць асновы марксісцка-ленінскай асветы. Многія наведваюць лекцыі, кансультацыі, арганізуюць гарэжам і райкомы, 437 педагогаў карыстаюцца настаўніцкім лектарыем пры ДOME партыйнай асветы.

Марксісцка-ленінская асвета настаўніцтва з'яўляецца самай важнай і самай галоўнай задачай партыйных арганізацый школ і арганізацый народнай асветы.

Большасць настаўнікаў горада з усёй сур'ёзнасцю вучаць асновы марксісцка-ленінскай асветы. Многія наведваюць лекцыі, кансультацыі, арганізуюць гарэжам і райкомы, 437 педагогаў карыстаюцца настаўніцкім лектарыем пры ДOME партыйнай асветы.

Затэма навукальнай часткі 23-й школы каляцят парты тав. Рэзнік скончыў вывучэнне Кароткага курсу і працуе над вынай таварыня Сталіна «Аб асновах ленызма». Тав. Рэзнік гаворыць:

— Вывучэнне асновы марксісцка-ленінскай асветы дае мне ў маёй штодзённай рабоце па камуністычнаму выхаванню дзяцей.

Урокі тав. Рэзніка па гісторыі на-

чыны багатым фактычным матэрыялам, якія праходзіць жыцц і цікава.

Настаўніца 13-й школы тав. Чубэнка заахвочвае вывучэнне «Кароткага курсу гісторыі ВКП(б)».

— Гамбоас ведаюць гісторыі нашай партыі, — гаворыць тав. Чубэнка, — усё я ў мяне веру ў свае сілы, мабірую на яно лепшую работу па выхаванню нашай савецкай дзяціны.

Тав. Чубэнка з'яўляецца выдатным педагогам-выхавальнікам, яна настойліва прывівае вучням назвы калектывізма, пачуццё любві і аднасі нашай радзіме.

З усёй сур'ёзнасцю працуе над вывучэннем асновы марксісцка-ленінскай асветы настаўніца 19-й школы — сістэматычна прадуе над вынай, наведвае лекцыі, кансультацыя кансультацыі і лекцыі, якія праводзіцца ў ДOME партыйнай асветы. Класы, дзе вядзе работу тав. Рэзнік, азначаюцца высокай дысцыплінай і вучняў і добрай іх паспяховасцю.

Анаж, велькі настаўнікі, якія працягваюць пагару да пшаніцы тэорыі, не працягваюць над сабой, што прыводзіць да памылак і прамых скажэнняў у выкладанні. Затэма навукальнай часткі 17-й школы тав. Салега па ўроку гісторыі ў 10 класе аб'ясніў робатам, што «на XI з'ездзе РКП(б) было пастаўлена пытанне аб ліквідацы астаткаў НЭП».

Зусім не разбіраецца ў аэментарных пытаннях гісторыі нашай партыі настаўніца 23-й школы т. Валасевіч. Вось некаторыя пытанні, якія яна задае вучням: «Чаму народнікі былі паражаны ў рэвалюцыі?», «Што зрабілася з паражэннямі?», «Гаворачы аб савесары Абноскіна, яна прынісала гэту-ж прафесію Калтурану. Нарэка настаўніца Валасевіч перавыравае адказы вучняў заўвагай: «Веломі, я па-

трабую, каб ты раскажаў як у кніжцы». Вучні не ўмеюць раскажаць прайзены матэрыял і не маюць магчымасці гэтому навучыцца з прычыны нявернай метадзі ўрока.

Палітычнае невуцтва і азнаванасць ад рэвалюцыі часта праяўляе настаўніца 5-й школы т. Пэрэльчык. Пры раўняні арыфметычнай задачы ў настаўніцы атрымаўся, што калгас сабраў выаваў ураджай бульбы ў 42,5 гектара па 21,6 пнт. з гектара. Відаль тав. Пэрэльчык не чула і нізе не чытала, што калгас Беларусі даюць ураджай бульбы на 20, а 200—300 цэнтнераў з гектара і больш.

Тав. Пэрэльчык не толькі не прадуе над выхаваннем свайго ідэя-тэарэтычнага ўзросту, але і не чытае газет.

Настаўнік 31-й школы Гурнычыч, расказваючы ў 9 класе аб першай сусветнай імперыялістычнай вайне, павеліваў, што «леўцы пры наступленні на Францыю... абшлі лінію Мажино праз Велью».

Перавізанія факты гаворыць аб тым, што рад таварышуў ішо не зразумуў ўказанія таварыня Сталіна аб тым, што: «Светла лічыць сапраўдным ленызмам чалавека, які імлеуе сабе ленызмам, але які змянуўся ў сваю спецыяльнасць, змянуўся, скажам, у матэматыку, батаніку або хімію і не бываць нічога інакш свай спецыяльнасцю. Ленызм не можа быць толькі спецыяльнасцю любіваваў ім таварышамі, — ён павінен быць разам з гэтымі пачыткам — грамадскімі работнікамі, які жыва ішківацца абсам сваёй краіны, знаём з законам і грамадскага развіцця, уме карыстацца гэтымі законам і імкнецца быць актыўным удзельнікам палітычнага кіраўніцтва краіны».

Партыйныя арганізацыі школ і органы

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

Бацькі-комуністы і школа

ГЛЫБЕЙ ЗАЙМАЦА ПЫТАННЯМІ ЖЫВЯЛАГАДОЎЛІ

ЗА ДАЛЕЙШЫ ЎЗДЫМ АБОРОНА-ФІЗКУЛЬТУРНАЙ РАБОТЫ

— Што мне рабіць з Барысам? — скаржыцца класны кіраўнік дырэктару школы. — Зноў пагарыў выключачку, на граматыцы трэці раз атрымаў дрэнна, на перапынках задзіраецца з класамі...

Вялікую выхаванню дзіцяці, а наадварот, разбэшчваюць яго. У 4-м класе 13-й школы вучыцца сын аднаго адказнага работніка г. Бурганова. З самага пачатку вучэбнага года ён сваёй недасціпнасцю проста дэзарганізаввае клас. У вучэбнік калектыве ён праславіўся як разбэшчаны, зольны на хуліганскія ўчынкі хлопчык.

Гэтым дзіці здбыўся схода партыйнага актыва Дрысенскага раёна, прысвечаны вынікам снежанскага пленума ЦК КП(б)Б. З лакалам выступіў сакратар райкома КП(б)Б тав. Рышкін.

Вязьмі тэ. Булаўскага, Булаўскага і Верамея забяспечыць рашучы перамога ў галіне развіцця жывялагадоўлі на сельсаве, уладзіць штодзённую работу жывялагадоўчай камісіі. Гэтым партарганізацыя і абмежавалася.

Разліваючы рашэнні ЦК КП(б) Беларусі аб палепшэнні фізкультурнай работы і стварэнні масавага арганізаванага фізкультурнага руху ў рэспубліцы, партарганізацыя Мінскай абласці значна палепшыла кіраўніцтва гэтай важнейшай справай і дабілася выдатных вынікаў.

Значную загатоўку, выхоўвае выносіласць, неабходна быць Чырвонай Арміі. У часе баяў з белафімі добра, усебікова падрыхтаваны лямішкі рабці герачыня поўныя. Ва ўмовах суровых марозаў лямішкі рабці імяціамерыя прабці, забіраюцца ў глыбінні тых ворага і паносілі шу садрушальныя ўдары. У мінулым годзе нормам на лямішкі аталі на паліў абстці нормам на 10.000 чалавек; сярэд іх вялікая колькасць прымыўнікоў, уаўшыхіся ў 1940 годзе ў рамы Чырвонай Арміі.

Дырэктар звоніць на тэлефону. — Добры дзень! Я зноў на повару вагаша сына. Яго паводзіны не змяніліся, не глядзячы на ўсе меры, прынятыя намі. Патраба вапа дзіламога. Ці не амалі-б вы зайсьці ў школу?.. Што?..

Узельніца выставіў дзяржа Марыя Спавоз з калгаса «Юны мір», Галубаўскага сельсаве, атрымала на кожную фуражную карову 1.753 літры малака. Старшы коных калгаса «Савецкая Беларусь» Станевіч выгадаваў ад 9 конематаж 9 жарабят.

У 1940 годзе павялічылася колькасць ферм у раёне, але агульная палогоўе буйнай рагатай жывялі зменшылася на 425 галоў. Змяніненне палогоўе мела месца па 41 калгасу, у тым ліку па калгасу «Савецкая Беларусь», Віцебскаўскага сельсаве — па 18 галоў, па калгасу «Чырвоны мецец», Сарыцкага сельсаве — па 14 галоў, па калгасу «Паранічкі», Роспінскага сельсаве — па 13 галоў. У выніку план развіцця грамадскай жывялагадоўлі па буйнай рагатай жывялі выканан у раёне на 78 проц. на свіннях — на 85,6 проц. Толькі па аветках заданне выканана на 101 проц.

Некалькі лепш абстаіць справа ў партыйнай арганізацыі Вялікенскага сельсаве. На партыйных сходах тут абмяркоўваліся такія пытанні, як развіцц жывялагадоўлі ў калгасах, падрыхтоўка да зноўці. Партыйная арганізацыя намяшча практычныя меры прымятны на ажыццэнню работы жывялагадоўчай камісіі сельсаве і па рату інных пытаньняў.

У 1940 годзе падрыхтавана на новаму комплексе «Гатоў да працы і абароны» — 7.387 чал.; 56 проц. усіх прымыўнікоў у 1940 годзе аталі нормам на мяк і ў раёне фізкультурных калектываў некалькі калгасаў.

Важнейшая задача ваенных атделів райкомаў партыі, комсомольскіх і абарона-фізкультурных арганізацыяў з'яўляецца ўвядзенне падрыхтоўку і правядзенне гэтай работы, маючай ваеннае абароннае значенне. Лямішкі спорт неабходна ўключыць і ў праграму ваеннай падрыхтоўкі партыйнага актыва.

У гэтым-жа класе вучыцца сын комуніста т. Мілікоўскага, прадуцтвага загадчыкам адной з сталовых гарала. За вучэнне лічыцца пямала вышэйшай нуршчынна дрысціліны. Ён вучыцца ў гэтай школе ўжо трох год, але ні дырэктар школы, ні настаўнікі не мятаюцца выпадка, каб бацька займтаў іх, як вучыцца яго сын.

У той-жа 13-й школе, напрыклад, вучыцца двое хлопчыкаў комуніста т. Булякінава. Ён іх — ваеннаслужачы. У сям'і для вучылі ўстапоўлен пэўны рэжым. Абодва хлопчыкі — шчыра, паказваюць узор паспяховасці і імпрылінаванасці. Як бацька, так і маці сцеша звязаны са школай, пікавацца поспехамі дзіцяці.

У 1940 годзе павялічылася колькасць ферм у раёне, але агульная палогоўе буйнай рагатай жывялі зменшылася на 425 галоў. Змяніненне палогоўе мела месца па 41 калгасу, у тым ліку па калгасу «Савецкая Беларусь», Віцебскаўскага сельсаве — па 18 галоў, па калгасу «Чырвоны мецец», Сарыцкага сельсаве — па 14 галоў, па калгасу «Паранічкі», Роспінскага сельсаве — па 13 галоў. У выніку план развіцця грамадскай жывялагадоўлі па буйнай рагатай жывялі выканан у раёне на 78 проц. на свіннях — на 85,6 проц. Толькі па аветках заданне выканана на 101 проц.

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Важнейшая задача ваенных атделів райкомаў партыі, комсомольскіх і абарона-фізкультурных арганізацыяў з'яўляецца ўвядзенне падрыхтоўку і правядзенне гэтай работы, маючай ваеннае абароннае значенне. Лямішкі спорт неабходна ўключыць і ў праграму ваеннай падрыхтоўкі партыйнага актыва.

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Ваенная вучоба партыйнага актыва

БРССТ (Нар. «Звязь»). Абдыліся першыя ваенныя заняткі партыйнага актыва гор. Бреста. Заняткі праходзіць па 130-гадзіннай праграме. Першыя заняткі былі прысвечаны азнамяленню з ролі партыйна-палітычных арганізаў у Чырвонай Арміі, з асноўна будовы сучаснай страйкавай дыяліі.

Не глядзячы на тое, што ў умоўленаму часу сабралася пераважна большасць таварышоў, арганізатар знятаў — ваенны вяршоў гаркома партыі — пачаў іх са спазненнем на 20 мінут.



Сакратар Барубейскага РК ЛКСМБ Х. Марголіна (злева) гутарыць з сакратарамі комсомольскіх арганізацыяў сельскіх школ.

Францыск Скарына

Доктар Францыск (Георгій) Луцік Скарына быў першым беларускім друкарскім асноўнапаўнямам друкаваніа кнігі на Беларусі. Дадляна ні год нараджэння, ні год смерці Скарыны невядомы. Вучоны, які займаўся вывучэннем і даследаваннем жывялі Скарыны, устапаўляюць толькі дату яго нараджэння — 1490 г. Значыцца, у 1940 годзе споўнілася 450 год з таго часу, калі нарадзіўся першы беларускі друкар.

Скарына быў першым беларускім друкарскім асноўнапаўнямам друкаваніа кнігі на Беларусі. Дадляна ні год нараджэння, ні год смерці Скарыны невядомы. Вучоны, які займаўся вывучэннем і даследаваннем жывялі Скарыны, устапаўляюць толькі дату яго нараджэння — 1490 г. Значыцца, у 1940 годзе споўнілася 450 год з таго часу, калі нарадзіўся першы беларускі друкар.

Скарына быў першым беларускім друкарскім асноўнапаўнямам друкаваніа кнігі на Беларусі. Дадляна ні год нараджэння, ні год смерці Скарыны невядомы. Вучоны, які займаўся вывучэннем і даследаваннем жывялі Скарыны, устапаўляюць толькі дату яго нараджэння — 1490 г. Значыцца, у 1940 годзе споўнілася 450 год з таго часу, калі нарадзіўся першы беларускі друкар.

Скарына быў першым беларускім друкарскім асноўнапаўнямам друкаваніа кнігі на Беларусі. Дадляна ні год нараджэння, ні год смерці Скарыны невядомы. Вучоны, які займаўся вывучэннем і даследаваннем жывялі Скарыны, устапаўляюць толькі дату яго нараджэння — 1490 г. Значыцца, у 1940 годзе споўнілася 450 год з таго часу, калі нарадзіўся першы беларускі друкар.

У калгаснай хаце-чытальні

У хатах гарні агні, калі Пётр Шындлюскі-Брыгадзір будучай брыгады калгаса «Чырвоны Бастрычкі» вярнуўся з работы. Пачаўшы, ён пачаў апрацаваць.

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

Устапоўе ЦК КП(б)Б аб становішчы жывялагадоўлі ў калгасах Віцебскай абласці (вынесеныя ў верасні 1940 г.) запісана: «Партыйныя, совецкія арганізацыі, зямельныя органы падастанні і не выхоўваючы ў кіраўнікоў сельсаве і калгасаў сазнанне таго, што развіцц грамадскай жывялагадоўлі ў калгасах знаходзіцца ў пэсар сувязі з заадачамі далайшага арганізаванага-гаспадарскага ўмацавання калгасаў і павышэння ўраджайнасці ў абласці і што невыкананне дзяржаўнага плана развіцця жывялагадоўлі няясніць вялікія страты інтэресах дзяржавы і калгасаў».

